



тэма

БАЦЬКІ І ДЗЕЦІ

- 4** Іх бацькі былі знакавымі беларускімі дзеячамі. А як склалася жыццё дзяцей? Звесткі сабраў **Антон Рудак**
- 9** «Мама была камсамолка, а тата зэк. Я чытала перапіску спецслужбаў і разумела, што нас увогуле не павінна было быць» — расказвае ўнучка Антона Луцкевіча



пошта

- 12** «Клумаў быў такі чалавек, што загахацца можна»... «Толя Бутэвіч назваў наш курс “3-м беларускім”»... «Мой прадзед Макар ездзіў на заробкі ў Амерыку» ды іншыя лісты і водгукі

біяграфія

- 14** «Жыццё, Юра, гэта мокрая палуба». Чаму Андронаў не ўратаваў СССР

бнр

- 20** Майсей Гутман: яўрэй, што стаяў ля вытокаў БНР і УНР. Як склалася ягонае жыццё, раскапалі кандыдат гістарычных навук **Уладзімір Ляхоўскі** і украінская даследчыца **Вольга Ямкова**

войны

- 25** «Прыходзь да нас, суседзе дарагі». 100 гадоў таму пачалася польска-савецкая вайна, якая ў выніку разарве Беларусь напалам. Піша кандыдат гістарычных навук **Аляксандр Пашкевіч**

бестселер

- 32** Барыс Беразоўскі: майстар блефу

вайсковая гісторыя

- 35** Сяргей Вайцяхоўскі, генерал без Айчыны. Беларусь, які ратаваў Калчак і стаў чэшскім нацыянальным героем

біяграфія

- 40** Бацькі і дзеці па-французску: як выхоўваліся дзеці вялікіх прэзідэнтаў і як склалася іх жыццё



44

гаспадары

- 44** Войцех Пуслоўскі — першы капіталіст Беларусі

Спонсар рубрыкі «Гаспадары»
exp(capital)





наша страва

48 Уладар вадаёмаў і кароль стала. «Шчупак — жывучая, брат, юха!»

стоп-фэйк

54 «Распятая дзеці»: як фота сямейнай трагедыі выкарысталі для распальвання варожасці

гісторыя штодзённасці

56 Хованкі, лованкі, карла і пікар: дзіцячыя гульні 1970-х.
Піша **Святлана Курс**

мастацтва

62 Загадка партрэта Януша Радзівіла. Рэстаўратары Нацыянальнага мастацкага музея адкрылі пад пазнейшымі сляямі сапраўднае аблічча князя Януша — вы здзівіцеся

народы беларусі

66 Нашчадкі прусаў:

дзівосная гісторыя выжывання балцкага анклава каля Ліды. Расказвае кандыдат гістарычных навук **Юрый Унуковіч**



малая радзіма

71 «Уся магістраль Масква – Мінск каштуе менш за Рагвалодаў камень». Як беларусы страцілі адну з нацыянальных святыняў і як яе можна аднавіць, піша **Віктар Лютынскі** з Оршы

жывая гісторыя

74 «Ехалі, маліліся, не верылі ў тое, што бачылі». Успаміны пра вайну і сваю маладосць нам даслала 83-гадовая **Яўгенія Кулевіч**, былая настаўніца са Смаргонскага раёна

загадкі

78 Палтэргейст у Барысаве ў 1988-м: містычныя падзеі, якім дагэтуль няма фізічнага тлумачэння. Пра падзеі 30-гадовай даўніны засталіся сведчанні міліцыі, а мы сабралі успаміны відавочцаў і ўдзельнікаў

артэфакты

82 Як мяняліся паштоўкі да 8 Сакавіка цягам стагоддзя

простыя рэчы

86 Сувенір остарбайтара

коміксы

88 Апошні вампір.
Частка 2

92 Францыск. Сон

94 Наша пластыляндзя. Прыгоды ў ледавіковым перыядзе



што пішуць

96 Невядомае фота паўстанца, смаленскія мядзведзі, гароховая каўбаса...

